

Знайсці сябе

СМАК НА ВУСНАХ,

або Хто ведае, якім павінна быць сапраўднае малако

Штогод Мінскі гарадскі выкананы камітэт і Міnsкае гарадскіе аўяднанне прафсаюзаў праводзяць сярод спецыялістаў масавых прафесій конкурс пад назвай «Мінскі майстар». Ужо 12 гадоў падчас гэтага мерапрыемства вызначаюць найлепшых прафесіоналаў у розных сферах. Сёлета пераможцамі сталі 32 чалавекі. Сярод іх — 30-гадовая інжынер-хімік вытворчай лабараторыі Мінскага малочнага завода №1 Таццяна ЛАПІЦКАЯ. Ка-рэспандэнты «Чырвонкі. Чырвонай змены» завіталі на працу да трывумфатаркі і даведаліся, якім на смак павінна быць «правільнае» малако.

«Людзьмі ў белых хала-тах» у нас звычайна называюць дактароў. Але супрацоўнікі малаказаводаў таксама могуць прэтэндаваць на та-кое званне: у лабараторыі, дзе працуе Таццяна, усё, як у аперацыйнай, толькі што работнікі без пальчатак.

— Дзесяць гадоў тому я прыйшла сюды працаўцаў заводзе — правядзенне арганалептычных і фізіка-хімічных выпрабаванняў кожнай партыі гатовай прадукцыі. Першы тэрмін азначае ўсяго толькі вызначэнне якасці пры дапамозе органаў пачуццяў: каштаванне на смак, праверка колеру, кансістэнцыі, паходжанію... Фактычна, інжынер-хімік — гэта прафесійны дэгустатар. Які, акрамя таго, можа правесці і больш складаны аналіз з дапамогай спецыяльнай апаратуры.

— Насамрэч дэгустація — даволі складаны працэс, — распавядае Таццяна. — Сёлета ў Слуцку адбіrali такіх супрацоўнікаў малочных заво-даў з усёй краіны, якія маюць прыродныя здольнасці да арганалептыкі. Я трапіла ў іх лік

такая праца мне падабаецца. Вырашыла звязаць будучыню з харчовай прымеслюсавасцю і адправілася ў Магілёў атрымліваць профільную вышэйшую адукацыю. Таму вырашальну ролю тут адыграла школа.

Галоўная абавязкі інжынера-хіміка на малочным заво-де — правядзенне арганалептычных і фізіка-хімічных выпрабаванняў кожнай партыі гатовай прадукцыі. Першы тэрмін азначае ўсяго толькі вызначэнне якасці пры дапамозе органаў пачуццяў: каштаванне на смак, праверка колеру, кансістэнцыі, паходжанію... Фактычна, інжынер-хімік — гэта прафесійны дэгустатар.

Які, акрамя таго, можа правесці і больш складаны аналіз з дапамогай спецыяльнай апаратуры.

— Насамрэч дэгустація — даволі складаны працэс, — распавядае Таццяна. — Сёлета ў Слуцку адбіrali такіх супрацоўнікаў малочных заво-даў з усёй краіны, якія маюць прыродныя здольнасці да арганалептыкі. Я трапіла ў іх лік



Фото Надзея БУЖАН

і паехала вучыцца на спецыяльныя курсы ў Каўнас. Там нам тлумачылі, як правільна каштаваць прадукцыю, якія патрэбны для гэтага ўмовы. Напрыклад, у ідэале дэгустація праводзіцца ў спецыяльным памяшканні, сцены якога пафарбаваны ў белы колер, каб нічога не адцягвало ўвагу. Ніякіх пабочных пахаў, гукаў. Тэставы прадукт падаецца дэгустатару праз спецыяльнае агенцыа — гэта цэлая наука!

Дарэчы, каштаваць прыходзіцца нямала. Уся прадукцыя завода (а гэта малако, кісламалочныя прадукты, масла, сыры, смятаны, творог, манэз, глазураваныя сыркі, ёгурты, дэсерты, пудынгі, жэле) праходзіць праз смаркавыя кантроль Таццяны. Па яе словам, галоўны крытэрый

«правільнасці» прадукцыі — адсутнасць любых пабочных прымесяў, смакаў, паходжанія.

— Яшчэ ёсьць шэраг фізіка-хімічных аналізаў, якія мы праводзімі, — расказвае інжынер-хімік. — Самая простая — кіслотнасць, шчыльнасць, долю тлушчу — вызначаюць кантралёры, гэта робіцца за пяць хвілін. Мая зона адказнасці — больш складаныя тэсты, напрыклад, вызначэнне масавай долі цукроў і цукру, бялы. Гэтыя аналізы займаюць каля трох гадзін. Увогуле, кожны прадукт праходзіць тэсты мінімум тройчы: на стадыях падрыхтоўкі, прыгатавання і фасоўкі. Таму працы хапае.

Фінал конкурсу «Мінскі майстар», перамогу ў якім атрымала Таццяна, складаўся з двух этапаў: практичнага і тэарэтычнага. Падчас першага ўсім канкурсантам раздавалі малочную прадукцыю, якую трэба было пратэсціраваць. Другая частка — пытанні па білетах. Дзяўчына прызнаецца, што шмат чаго з універсітэцкай праграмы прыйшлося паўтараць, бо надта ж шмат нюансаў у работе інжынера-хіміка. Да ўдзелу ў конкурсе супрацоўніца 1-га малаказавода рыхтавалася спецыяльна, як сапраўдны спартсмен. У выніку — упэўненая перамога і шанаванне. Прафкам завода выпісаў Таццяне грашовую прэмію, а Міnsкае гарадскіе аўяднанне прафсаюзаў па-

дарыла памятныя сувеніры і тэлевізар.

«У ідэале дэгустація праводзіцца ў спецыяльным памяшканні, сцены якога пафарбаваны ў белы колер, каб нічога не адцягвало ўвагу. Ніякіх пабочных пахаў, гукаў. Тэставы прадукт падаецца дэгустатару праз спецыяльнае агенцыа — гэта цэлая наука!»

Праца на малочным заво-де Таццяну задавальняе. Як яна тлумачыць, сядзесьць у лабараторыі і штодня рабіць адзін і той же аналіз ёй не падабаецца. Тут ёсьць рух, што ні дзень, то новыя задачы... Акрамя таго, у лабараторыі завода працуяць у асноўным маладыя дзяўчата, а добрыя калектыву — палова поспеху. Не апошнюю ролю адыгрывае і заробак: у сярэднім інжынер-хімік зарабляе 6 мільёнаў рублёў. Але Таццяна не выключае таго, што зменіць профіль — яна з задавальеннем паспрабавала б сябе на пасадзе тэхнолага на сваім працьвітве, але гэта ўжо справа часу і плённай працы.

Яраслав ЛЫСКАВЕЦ
lyskavets@zviazda.by